

Адміністрацыйныя падзелы Польшчы ў 20 ст.

Адміністрацыйны падзел краіны з'яўляецца часткай сістэмы функцыянявання ўлады. Кіраўніцтва кожнай дзяржавы імкнецца да такога фармавання прасторы, якое паблегчыла б панаванне над ёй, а ў найноўшыя часы палепшала жыццё жыхароў асобных рэгіёнаў. Падзел дзяржавы на меншыя адміністрацыйныя адзінкі адбываецца, з аднаго боку, адпаведна фізічна-геаграфічным умовам, з другога – адпаведна палітычным інтэрсам пануючых элітаў. Першым у Еўропе адміністрацыйным падзелам быў, несумненна, падзел Рымскай імперыі на правінцыі. Аднак, частка з іх, размешчаная пры межах, мела адрозны ад іншых харктар. Наступныя ўнутраныя межы паўсталі ў імперыі Карла Вялікага, калі па дамове ў Вердэне яна была падзелена на тры незалежныя часткі для нашадкаў Карла. Адміністрацыйныя межы функцыяновалі ва ўсёй Еўропе, у тым ліку ў польскай дзяржаве ад самых яе пачаткаў.

Яшчэ перад вяртаннем незалежнасці ў 1918 г. з'явіліся чарговыя ідэі адміністрацыйнага падзела Польшчы. Паводле міра Германіі з Украінай, падпісаным у Бярэсці, першая признала за Украінай былую Холмскую губ., аддаючы ёй польскія землі. Аднак утварэнне незалежнай Польшчы і стабілізацыя яе межаў у выніку вайны амаль з усімі суседзямі прывяло да фармавання новай тэрыторыі II Рэчы Паспалітай. (гл. мал. 1).

Паводле ўставы ад 1 жніўня 1919 г. на тэрыторыі былой прускай, акупацый часоў падзелаў Рэчы Паспалітай з'явіліся два ваяводствы – Паморскае і Пазнаньскае. Устава ад 2 жніўня таго ж году стварыла на тэрыторыі былога Царства Польскага пяць ваяводстваў (Беластоцкае, Келецкае, Люблінскае, Лодзьскае і Варшаўскае) і асобную акругу сталічнага горада. Чарговая ўстава ад 15 ліпеня 1920 г. утварыла Сілезскае ваяводства, а яшчэ адна са снежня таго ж года абвясціла стварэнне чатырох ваяводстваў на тэрыторыі былой аўстрыйскай акупацый – Кракаўскага, Львоўскага, Станіславаўскага і Тарнопальскага. У лютым 1921 г. на ўсходніх землях, занятых Польшчай паводле Рыжскай дамовы, былі ўтвораныя чарговыя тры ваяводствы – Наваградскае, Палескае і Валынскае. У снежні таго ж году з'явілася астатніе з усіх 16 ваяводстваў – Віленскае. Такім чынам, скончылася ўвядзенне часовага, як усім здавалася, адміністрацыйнага падзела краіны на ваяводствы і паветы, які, аднак, трymаўся да пачатку Другой святавай вайны і функцыянуваў са шматлікімі, хоць і нязначнымі зменамі, да 1975 г. (гл. табл. 1).

Гэты адміністрацыйны падзел значна адрозніваўся ад часоў першай Рэчы Паспалітай. Новыя адносна невялікія ваяводствы не былі ў стане вырашыць задачы гаспадарчага развіцця і ў выпадку патрэбы значных інвестыцый былі вымушаныя спадзявацца на цэнтр. З іншага боку, некаторыя сярэднія па памерах гарады сталі цэнтрамі ваяводстваў значна большых за іх рэгіён. Разам са значнымі

Табліца 1.

Адміністрацыйны падзел II Рэчы Паспалітай у красавіку 1939 г.


Ваявостка	Ваяводскій штат	Колькасць адміністрацыйных адміністаратураў				Плошча у тыс. км. кв.
		Пакеты	Гарады	Ваяводых губерній	Троіцціны	
Варшава	Варшава	4	1			0,14
Беластоцкое	Беласток	10	35	120	3477	36,9
Бескоцкое	Бескоц	18	37	175	3668	33,2
Брэсцкая	Брэсц	18	47	198	1797	17,6
Люблинское	Люблін	16	29	118	3259	26,6
Львоўскае	Львіў	27	58	258	1137	18,4
Лодзинское	Лодзь	15	39	137	3926	20,4
Малыгінськае	Малыгін	8	10	87	1717	23,9
Мажыцкое	Мажыцы	9	12	79	1785	36,7
Полоцкое	Торунь	28	64	234	2872	28,7
Познаньскае	Познань	29	100	237	3644	28,1
Станіславаўская	Станіславаў	12	28	119	911	16,9
Слуцкое	Касцінцы	11	25	163		8,1
Тарнопальскае	Тарнопаль	17	36	169	1215	16,5
Варшава	Варшава	22	53	293	6411	31,7
Вільня	Вільня	9	15	96	880	29,0
Вільненскае	Луцк	11	22	103	2740	35,7
Усё Польшчу	-	264	611	3195	40533	389,720*

* разам са здабытым у 1938 г. Заользем

Крыніца: Mały Rocznik Statystyczny Polski, wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Londyn, 1941. S. 2.

асяродкамі з па-над рэгіянальным статусам (Варшава, Лодзь, Львоў, Познань, Кракаў, Вільня) і з колькасцю жыхароў болей за 200 тыс. ваяводскімі цэнтрамі сталі гарады з колькасцю жыхароў меней за 100 тыс. (Тарнопаль, Станіславаў, Наваградак, Торунь, Луцк, Бярэсце і Кельцы). Затое шэраг вялікіх гарадоў – Роўна, Радам, Быдгащч, Чэнстахова – мелі статус павятовых цэнтраў. Падзел Польшчы на 16 ваяводстваў, як кожны з такіх падзелаў, меў як сваіх прыхільнікаў, так і праціўнікаў. Ужо ў 1921 г. А.Эрдман прапанаваў правесці змены ў адпаведнасці з геаграфічнымі ўмовамі, гаспадарчай структурай і ўлікам гістарычнага падзелу польскіх земляў¹. Аднак гэтыя пропанаваны не змянілі існуючай структуры а толькі прадугледжвалі ўтварэнне чатырох новых ваяводстваў (Калішскага, Куйўска-Паморскага, Падляшскага і Перамышльскага) і ліквідацыю ваяводства Тарнопальскага. Пропанавалася таксама змяніць назвы ваяводстваў, а ў некаторых выпадках іх цэнтры.

¹ Langrod J.S. Ze studiyw nad podzialem administracyjnym pacstwa // Krakyw stolic № kresyw południowo-zachodnich. Krakyw, 1930. S. 118.



Малюнак 1. Адміністрацыйны падзел II Рэчы Паспалітай у 1923 г.

У 1923 г. чарговы праект, прадстаўлены створанай урадам камісіяй па адміністрацыйнай рэформе, прадугледжваў стварэнне ваяводстваў з колькасцю жыхароў па 400-500 тыс. Прапаноўвалася ліквідаваць Наваградскае ваяводства, падзяліўшы яго паміж Віленскім і Палескім. Каб сцерці межы даўніх падзелаў Рэчы Паспалітай, якія супадалі з ваяводскімі межамі, планавалася змена апошніх². Істотнай зменай павінна было стаць дапасаванне новых ваяводскіх межаў да граніц гаспадарчай акругі ваяводскага цэнтра, што прывяло бы да стварэння ваяводстваў рознай величыні. У гэтым праекце ўздымаўлася важная проблема ўзгаднення адміністрацыйнай структуры з тэрытарыяльнымі

² Podział administracyjny państwa. Warszawa, 1929. S. 62.

структурамі асобных міністэрстваў. Аўтары лічылі абавязковым, “каб падзел на ваяводствы быў па магчымасці аднолькава спрыяльны для ўсіх міністэрстваў, каб іх акругі пакрываліся ці ўмяшчаліся ў межах ваяводстваў”³.

Перад вайной у 1939 г., нягледзячы на дробныя змены, Польшча мела 16 ваяводстваў паводле адміністрацыйнага падзелу 1923 г. Гэты падзел захаваўся і ў пасляваеннай Польшчы, тэрыторыя якой змянілася пасля адыходу да СССР земляў на ўсходзе і далучэннем да Польшчы т.зв. “вернутых земляў” на поўначы і заходзе, і функцыянаваў да 1975 г. Кароткачасовы, гвалтоўны адміністрацыйны падзел у 1939-1945 гг., праведзены СССР і Трэцім рэйхам, не паўплываў на ўтварэнне новых эканамічных сувязяў. Галоўныя падзеі, звязаныя са зменай тэрытарыяльнай структуры краіны, адбыліся пасля заканчэння вайны.

Адміністрацыйны падзел Польшчы ў 1945-1998 гг.

Пасля заканчэння Другой святавай вайны адпаведна з Патсдамскай канферэнцыяй быў змененыя межы большасці дзяржаваў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Ініцыятарам тых зменаў стаў Савецкі Саюз. Тэрытарыяльныя страты панеслі Фінляндывія, Польшча, Венгрыя, Чэхаславакія, Румынія і найбольш Германія, падзеленая на чатыры зоны акупацыі. Значныя тэрытарыяльныя страты панесла Польшча, хоць і ўдзельнічала ў парадзе перамогі ў Берліне⁴. Ужо ў дакументах Ялцінскай канферэнцыі была часткова акрэслена пасляваенная польская мяжа: “Кіраўнікі трох народаў лічаць, што ўсходняя мяжа Польшчы павінна пралягаць уздоўж лініі Керзана з адхіленнямі ад яе ў некаторых акругах ад 5 да 8 км на карысць Польшчы. Польшча павінна атрымаць значны тэрытарыяльны прырост на поўначы і заходзе. У адпаведным часе будуть выслушаныя меркаванні новага польскага ўрада Нацыянальнага Адзінства”. У той жа час Чырвоная Армія, уступіўшая на тэрыторыю Трэцяга Рэйха, перадавала ўладу польскай адміністрацыі. На Одэры і Нісе Лужыцкай змагаліся дзіве польскія арміі, чыя прысутнасць павінна была нагадаць пра пястайскае мінулае гэтых земляў.

Падчас канферэнцыі ў Патсдаме быў прынятый канчатковыя, як потым аказалася, рашэнні адносна польскіх заходніх межаў і далучаных да польской дзяржавы земляў Трэцяга Рэйха. Паводле рашэння Іосіфа Сталіна, да Польшчы быў далучаныя землі, размешчаныя на заход ад даваеннай мяжы да рак Одэра і Нісы Лужыцкай. Пасля кансультаций з Часовым урадам Нацыянальнага Адзінства дадалі яшчэ Шчэцін з востравам Волін і ўсходнія часткай вострава Узnam.

³ Podział... S. 65.

⁴ Raczyński M., Wendt J. Granice Polski w 20 w. // Kwartalnik Geograficzny. 1999. Nr. 3(11). S. 22-23.

У патсдамскіх дакументах запісана: “Тры кіраўнікі вялікіх дзяржаваў пагадзіліся на tym, што першым адбудзеца канчатковае акрэсленне заходніх мяжы Польшчы, былыя нямецкія землі на ўсход ад лініі, ідучай ад Балтыскага мора на захад да Свінаўсьці, і адтуль уздоўж ракі Одэр да ўпадзення заходніх Нісы і ўздоўж Нісы да чэхаславацкай мяжы, уключна з той часткай Усходній Прусіі, якая не знаходзіцца пад кіраваннем савецкай адміністрацыі, а таксама з тэрыторыяй Вольнага горада Гданьска, згодна з дамовай, заключанай на гэтай канферэнцыі, будучы кіравацца адміністрацыяй польскай дзяржавы і не павінны лічыцца часткай савецкай зоны акупацыі Германіі”. Аднак, нягледзячы на выразна акрэслены кірунак мяжы, выявілася, што трэба вырашыць некалькі істотных праблемаў па яго ўдакладненню. Пачаткова Саветы ўключылі ў свою зону кіравання Беласток, сцвярджаючы, што лінія Керзона праходзіць на захад ад гэтага горада. Пасля ўмяшальніцтва Сталіна горад быў перададзены Польшчы.

16 жніўня 1945 г. Эдвард Асобка-Мараўскі і Вячаслаў Молатаў падпісалі дамову, якая рэгулявала лінію мяжы на ўсходзе. Аднак прапановы польскага боку пра перадачу Польшчы ўсёй Белавежскай пушчы, абмен Калініградскай вобл. на Шчэцін з астравамі Волін і Узnam, дзе і так да 1947 г. было савецкае кіраванне, ці абмен Шчэціна на Львоў не знайшлі падтрымкі Сталіна. Канчатковае ўсталяванне

Табліца 2.

Баланс тэрытарыяльных стратаў і набыткаў Польшчы пасля 1945 г.

	Страніца	Атрымала	Розніца
Тэрыторыя	181 тыс. кв. км	101 тыс. кв. км	- 80 тыс. кв. км
Насельніцтва	12 млн. чал.	8,2 млн. чал.	- 3,8 млн. чал.
Ужытковыя землі	10,5 млн. га	6 млн. га	- 4,5 млн.
Лісы	4,1 млн. га	2,3 млн. га	- 1,8 млн.

Крыніца: апрацаванне аўтара.

Пасля Другой святавай вайны Польшча атрымала шырокі доступ да Балтыскага мора. Даўжыня марской мяжы ад Германіі на востраве Узnam да СССР склала 528 км. У склад Польшчы ўвайшлі таксама заходняя частка Віслянскага і ўсходняя частка Шчэцінскага заліва.

Паўднёвая мяжа Польшчы ў 1945 г. чарговы раз стала повадам канфлікту з Чэхаславакіяй. Паколькі канферэнцыя ў Патсдаме не прыняла рашэння ў справе паўднёвой польскай мяжы, то польскі бок акрэсліў яе паводле становішча на 1939 г., якое ўтварылася пасля падзелу Чэхаславакіі. Аднак чэхі не толькі не

прызнавалі таго падзелу, але яшчэ дамагаліся ўключэння ў сваю дзяржаву Клодскай катлавіны. Калі ў 1945 г. чэская армія заняла ўсю Цешынскую Сілезію, контранаступ польскага войска пад камандай Канстанціна Ракасоўскага прывёў да вяртання становішча з 1920 г.

Такім чынам, пасля заканчэння Другой сяявовай вайны Польшча страціла свае ўсходнія землі са Львовам і Вільняй, уключаныя ў Летувіскую, Беларускую і Украінскую савецкія рэспублікі. Затое Польшча атрымала даўнія пястоўскія землі, Сілезію з Вроцлавам і Памор'ем з Гданьскам і Шчэцінам, а таксама частку німецкай Усходняй Пруссіі з Ольштынам. Тэрытарыяльныя змены прымусілі ўвесці новы адміністрацыйны падзел краіны, каб асвоіць атрыманыя землі на поўначы, заходзе і паўднёвым заходзе, названыя з прапагандысцкіх меркаванняў “вернутымі землямі”.

Кірунак заходняй польскай мяжы быў пацверджаны толькі пасля заканчэння халоднай вайны і аб'яднання Германіі. Ужо 6 сакавіка 1950 г., праз паўгода пасля ўтварэння ГДР быў падпісаны дагавор аб межах. Але заключэння падобнай дамовы з ФРГ Польшча чакала наступныя 20 гадоў. Толькі ў снежні 1970 г. дамова, падпісаная канцлерам Вілі Брандтам, нармалізавала польска-німецкія адносіны і пацвердзіла мяжу па Одру і Нісе Лужыцкай. Аднак праблема межаў, прызначаных абодвумя німецкімі дзяржавамі, з фармальна-юрыдычнага пункту гледжання магла быць узноўлена, паколькі да аб'яднання Германіі з ёю не быў заключаны мірны дагавор. Толькі пасля пераменаў у СССР, пасля страсбургскай заявы Міхаіла Гарбачова ў ліпені 1989 г. аб неўмяшанні ва ўнутраныя справы саюзнікаў, пасля падзення берлінскага муру і канферэнцыі “2 + 4” з удзелам польскага боку парламенты Усходняй і Заходняй Германіі 21 чэрвеня 1990 г. прызналі непарушнасць межаў з Польшчай. Пасля аб'яднання Германіі (3.10.1990 г.) адбылося падпісанне польска-німецкага трактату аб добрасуседстве і супрацоўніцтве (17.06.1991 г.), які канчаткова ўрэгуляваў справу прыналежнасці да Польшчы земляў, атрыманых ёю пасля заканчэння Другой сяявовай вайны. Чарговыя трактаты па ўрэгулюванню межаў былі падпісаныя з нашымі новымі суседзямі пасля 1990 г.

Пасля 1945 г. у выніку рашэнняў вялікіх дзяржаваў Польшча страціла землі на ўсходзе, менавіта, бытых Віленскага, Наваградскага, Палескага, Валынскага, Станіславаўскага, Тарнопальскага ваяводствы і часткі ваяводстваў Беластоцкага, Львоўскага і Люблінскага. З шасці гарадоў з колькасцю жыхароў больш 200 тыс. (на 1939 г.) за межамі Польшчы засталіся два – Вільня і Львоў. На “вернутых землях”, атрыманых як бы узамен, а таксама на астатнія тэрыторыі дзяржавы патрэбна было ўвесці новы адміністрацыйны падзел, каб арганізаваць функцыянаванне ўлады і гаспадаркі. Уведзены ў 1945 г. падзел уключаў 14 ваяводстваў, захаваўшы ў змененых межах даўнія ваяводствы: Варшаўскага,

Лодзьскае, Келецкае, Кракаўскае, і, адначасова, значна змяніўшы межы Люблінскага і Беластоцкага ваяводстваў. Новастворанае Жэшаўскае ваяводства ўключала частку даўняга Львоўскага. Павялічыліся ў заходнім кірунку Катавіцкае і Познаньскае ваяводствы. Цэнтр Паморскага ваяводства перанеслі з Торуня ў Быдгашч. У ім паменішылася колькасць паветаў, уключаных у новае Гданьскае ваяводства, складзенае з землі ў былога Вольнага горада Гданьска. На захадзе і поўначы былі створаныя тры буйныя адміністрацыйныя акругі – Ольштынская, Шчэцінская і Вроцлаўская.

Ужо ў наступным годзе адбыліся змяненні межаў паміж ваяводствамі. Тры адміністрацыйныя акругі замянілі на ваяводствы. Шчэцінскае ваяводства было павялічана коштам некалькіх паветаў Гданьскага і Паморскага. У 1946 і 1947 гг. началася распрацоўка рэалізаванага пазней Першага дзяржаўнага плану, які ўпершыню прадугледжваў упарадкаванне ўсёй краіны. Адным з яго прынцыповых палажэнняў з'яўляўся тэзіс, "што адміністрацыйна-рэгіональны падзел Польшчы павінен быць скарэктаваны і ўзгоднены са структурай расселення насельніцтва"⁵. Гэта азначала выкарыстанне іерархічнай структуры населеных пунктаў для ўтварэння адміністрацыйнай структуры. Была паставлена істотная праблема колькасці іерархічных узроўняў тэрытарыяльных адзінак. Творца класічнай тэорыі расселення В.Хрысталер выдзеліў у 1933 г. сем такіх узроўняў⁶. Такім чынам, пры тэрытарыяльных і адміністрацыйных падзелах краіны была ўведзена праблема выбару двухузвороўневага падзелу (у 1975-1999 гг.), трохузвороўневага (у II Рэчы Паспалітай, у 1945-1975 гг.) або прапанаванага ў некаторых даследаваннях чатырохузвороўневага адміністрацыйнага падзелу краіны.

Адміністрацыйная структура, пропанаваная ў Першым дзяржаўным плане, была набліжаная да канцэпцыі Хрысталера. Але да сяміувзоўневага падзелу сеткі паселішчаў дадалі найніжэйшы ўзровень квартал (zespoły domów) і найвышэйшы сталіцу дзяржавы⁷. Пасля заканчэння шасцігадовага плану, у якім выразна пазначыўся прымат палітыкі над тэрытарыяльным планаваннем, у 1958-1963 гг. з'явіліся чарговыя канцэпцыі адміністрацыйных падзелаў краіны з розным акрэсленнем лічбы ўзроўняў сеткі паселішчаў. Аднак амаль усе аўтары згаджаліся з неабходнасцю ўзгаднення іерархічнай структуры адміністрацыйных адзінак з іерархічнай сеткай паселішчаў. Урэшце паўстала тыповая для Польшчы праблема выбару гарадоў, якія б сталі рэзідэнцыямі ўладаў новых ваяводстваў.

⁵ Piskozub A. Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Wrocław, 1987. S. 211.

⁶ Christaller W. Die Zentralen Orte in Süddeutschland // Eine ekonomisch-geographie Untersuchung über die Gesetzmäsigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen Funktionen. Jena, 1933.

⁷ Порownaj szerzej: Dziewoński K., Wejchert K. Zagadnienia osadnicze // Planowanie przestrzenne. Plan Krajowy I. Warszawa, 1947.

Існаванне, паводле тэорыі Хрысталера, невялікай колькасці паселішчаў вышэйшага ўзроўню прыводзіць да ўтварэння сама болей 8-10 ваяводстваў у выглядзе макраэгіёнаў. Калі прыніѧць за аснову наступны ўзровень, то лічба ваяводстваў узрастает амаль да 30. У Першым дзяржаўным плане іх было запісана 29. Аднак пры фармаванні тэрытарыяльнай структуры ў краіне з аднапартыйнай сістэмай кіравання эканамічны разлік рэдка бярэцца пад увагу, часцей дамінуюць палітычныя інтэрэсы.

Пропановам Першага дзяржаўнага плану часткова адпавядалі змены з 1949-1950 гг. З'явіліся троі новыя ваяводствы: Кашалінскае, утворанае з падзеленага Шчэцінскага, Апольскае – з заходняй часткі Катавіцкага і Зеленагурскага – з заходняй часткі Познаньскага і паўночна-заходняй часткі Вроцлаўскага. Колькасць ваяводстваў узрасла да 17. Цэнтры новых ваяводстваў Кашалін, Аполе і Зелёна Гура налічвалі меней за 50 тыс. жыхароў, што стварала значныя разбежкі паміж прынятай іерархічнай структурай паселішчаў і адпаведнай ёй тэрытарыяльнай структурой. Разам з ваяводскімі гарадамі з насельніцтвам у некалькі сот тысяччыара чалавек з'явіліся ваяводскія цэнтры, якія былі роўныя павятовым гарадам іншых ваяводстваў. Адначасова два гарады (Варшава і Лодзь) атрымалі права гарадскіх ваяводстваў, а ў 1957 г. падобныя права атрымалі яшчэ троі – Кракаў, Познань і Вроцлаў. Падзел краіны на 17 ваяводстваў утрымаўся да тэрытарыяльнай рэформы 1975 г. Важней зменай было перайманне ўлады партыйнымі інстанцыямі і іх кіраванне праз ваяводскія камітэты.

Тэрытарыяльны падзел, уведзены ў 1945 г., прадугледжваў функцыянаванне трохузроўневага падзелу адміністрацыі – на ваяводствы, паветы і гміны. Апошняя, існаваўшыя яшчэ ў ІІ Рэчы Паспалітай, да 1950 г. заставаліся асноўнымі адзінкамі мясцовага самакіравання. У 1950 г. у якасці ніжэйшага ўзроўню дзяржаўных органаў былі ўведзены Нацыянальныя Рады. Гміна стала ніжэйшай тэрытарыяльнай адзінкай з устаноўленымі органамі дзяржаўнай улады. Пасля ліквідацыі гмінаў у 1954 г. замест іх былі ўтвораны грамады і мікрараёны (*osiedla*). У 1973 г. гміна (2345) вярнулася ў якасці ніжэйшай тэрытарыяльнай адзінкі, аднак у сельскай мясцовасці яна была падзелена яшчэ на солтысты. Органам дзяржаўнай улады ў гміне была Нацыянальная Рада гміны, а яе кіраўнік выконваў функцыі прадстаўніка дзяржаўнай улады.

Гэты трохузроўневы адміністрацыйны падзел з 17 ваяводствамі хутка стаў аб'ектам сур'ёзной крытыкі з боку планавікоў, географаў і гісторыкаў, тым больш, што прынятая назвы асобных ваяводстваў выразна рознілася ад гістарычнага падзелу краіны на рэгіёны, а таксама ад існуючага падзелу на гаспадарчыя раёны. Аднак па вядомых прычынах адкрытая дыскусія пра уведзены урадам і партыйй адміністрацыйны падзел краіны да сямідзесятых гадоў была немагчымай. Таму ў бібліяграфіі таго часу часта замест тэрміну “адміністрацыйны падзел”



Малюнак 2.

Адміністрацыйны падзел Польшчы на 17 ваяводстваў у 1950-1975 гг.

сустракаецца выраз “рэгіянальны падзел”.

Нягледзячы на шматлікія канцэпцыі мадэрнізацыі адміністрацыйнага падзелу краіны, менавіта партыйны апарат, а не вынікі планавых даследаванняў, прагнозы гаспадарчага развіцця ці патрэбы гаспадаркі, прычыніліся да яго змены. Пасля падзеяў снежня 1970 г. першага сакратара ЦК ПАРП Уладыслава Гамулку замяніў першы сакратар сілезскага ваяводскага камітета Эдвард Герэк. Праз некалькі гадоў у сітуацыі нарастаючага крызысу, замаскіраванага актыўнай прапагандай поспехаў, ЦК прыняў рашэнне аб змене адміністрацыйнага падзелу краіны. Афіцыйнай прычынай была нарастаючая дыспрапорцыя паміж існуючай трохуздруёневай сістэмай адміністрацыйнага падзелу і патрэбамі сучаснай дзяржавы. Паколькі 6-7 “вялікіх макраргіёнаў” у складзе калі 30 паветаў былі б занадта моцнымі ў адносінах з цэнтрам, быў падрыхтаваны падзел на малыя ваяводствы, залежныя ад цэнтральнай улады ў большасці гаспадарчых справаў. У прапанаваным В.Кавальцам праекце з’явілася аж 90 ваяводстваў – найбольшая тэарэтычна магчымая колькасць новых малых ваяводстваў, цалкам залежных ад цэнтра ў фінансавых справах. Іншыя прапановы мелі на ўвазе ўтварэнне 30-33 ваяводстваў, аднак, пад моцным націскам партыйнага апарату было абвешчана стварэнне большай іх колькасці. Гэтаму спрыяла пазіцыя ЦК на чале з Э.Герэкам. Апошні добра памятаў, што прыйшоў да ўлады, дзякуючы падтрымцы ўплывовых рабочых асяродкаў з Верхнім Сілезіі і мясцовых партыйных камітетаў. Аслабленне эканамічна моцных ваяводстваў (Гданьскага, Варшаўскага, Познаньскага) змянішала значэнне ваяводскіх першых сакратараў, якія маглі скласці канкурэнцыю Герэку і яго камандзе. Утварэнне значнай колькасці невялікіх ваяводстваў выклікала падзел палітычных уплываў, улады і грошай паміж шматлікімі і адносна слабымі партыйнымі органамі ў новаствораных ваяводствах.

Гэтым замерам адпавядалі працы па тэарэтычнаму абурнаванню падзелу краіны на малыя ваяводствы. Лозунгам было: “Цэнтралізацыя павету, дэцэнтралізацыя ваяводства”. У новай двухуздруёневай структуры паветы планавалася ліквідаваць. Іх кампетэнцыі забіралі ваяводскія ўлады, г.з., многія функцыі мясцовай улады пераходзілі да структуры вышэйшага ўзроўню, што аддаляла жыхароў ад рэальнага ўдзелу ў грамадскім жыцці. Тое саме адбылося ў малых ваяводствах, насуперак прынятай тэзе “дэцэнтралізацыі”. Частка функцый улады “вялікіх ваяводстваў” перайшла на вышэйшы ўзровень міністэрстваў і дубліруючых іх структураў ПАРП і саюзных партый. Другая частка ўладных функцый засталася ў кампетэнцыі ваяводстваў, аднак па прычыне аддалення ўлады ад жыхароў і тыповага для сацыялістычнай сістэмы нежадання ўлады лічыцца з грамадзянамі не палепшила сітуацыю. Акрамя таго знікла магчымасць апеляцыі да ваяводскіх уладаў пры нязгодзе з рашэннямі ўлады павятавай. Новы адміністрацыйны ўклад, цесна звязаны з партыйнымі структурамі, не даваў магчымасці эфектуўнай апеляцыі да ЦК ПАРП і адпаведнага міністэрства. Такім

простым спосабам рэформа адміністрацыі, якая тэарэтычна “збліжала” ўлады і партыю да чалавека, прывяля да цэнтралізацыі прыняцця важнейшых рашэнняў у апараце ЦК ПАРП. Адначасова ўсе астатнія рашэнні, лакальныя для дзяржавы і найважнейшыя для мясцовых жыхароў, пакідаліся ваяводскому партыйнаму апарату. Па зразумелых прычынах, вынікаючых з палітычнай дэтэрмінацыі новай рэформы, калі эканамічныя фактары ўлічваліся толькі пры адпаведнасці іх лінii партыі, уведзены адміністрацыйны падзел ад самага пачатку быў крытыкаваны і тым мажней, чым слабейшай становілася рэпресіўная сістэма ўладаў⁸.



Малюнак 3. Адміністрацыйны падзел Польшчы пасля 1975 г.

Крыніца: Апрацаванне аўтара.

⁸ Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie // Biuletyn KPZK PAN. Warszawa, 1984. Nr. 126.

Адной з важнейшых падставаў для крытыкі было ўвядзенне новай сістэмы без шырокай грамадскай кансультацыі і сур'ёзных навуковых даследаванняў, што ўвогуле адпавядала сістэме функцыяновання партыйнай улады, але не магло быць падтрымана грамадскасцю, а тым больш спецыялістамі (планавікамі, эканамістамі і географамі). Гарадскія ваяводства (Варшаўскае, Лодзьскае і Кракаўскае) з-за сваіх невялікіх памераў пераразалі існуючыя камунікацыйныя сувязі, а іхня прыгарады падпрарадкоўваліся часта іншаму адлегламу ваяводскому цэнтру. Наступствам утварэння гарадскіх ваяводстваў было ўзнікненне прасторавай “пусткі” паміж моцнымі асяродкамі, як у выпадку Варшавы і Лодзі, што прывяло да ўтварэння паміж імі ваяводства з цэнтрам у Скерневіцах. Таксама вакол Варшавы паўсталі эканамічна слабыя Цеханаўскае і Астраленскія ваяводства, цесна звязаныя са сталіцай у тэрытарыяльна-камунікацыйным сэнсе. Вакол Лодзі адміністрацыйны прабел быў запоўнены ваяводствамі з цэнтрамі ў Пётркове Трыбунальскім і Серадзу. Адсячэнне Кракава ад натуральна звязанага з ім Падгая прывяло да з'яўлення Новасандэцкага ваяводства. У 1984 г. ці праз 10 гадоў функцыяновання новага падзелу краіны, у спецыяльнym навуковым часопісе выказваліся сур'ёзныя сумненні ўмагчыласці ўтрымання шасці з утвораных у 1975 г. ваяводстваў – Бельскападляскага, Хэлмскага, Лешчынскага, Астраленскага, Серадзскага і Скерневіцкага. Аднак неабходнасць захавання існуючага адміністрацыйнага падзелу пасля ўвядзення невялікіх зменаў у межах гмінаў і ваяводстваў сумненню не падвяргалася.

Уведзены ў 1975 г. падзел Польшчы на 49 невялікіх ваяводстваў, насуперак сцвярджэнням партыйнага кірауніцтва не быў рэалізаваны цалкам. Пасля ліквідацыі паветаў у іх былых цэнтрах засталася аднак лакальная адміністрацыя, гэтаксама як і спецыяльныя службы – міліцыя, войска, санітарныя, дарожныя і іншыя. Эта стала прычынай збліжэння функцый і паўнамоцтваў аддзелаў ваяводскіх камітэтаў і розных каардынаторных асяродкаў нават на вышэйшым узроўні да функцый тэрытарыяльных органаў, існаваўшых напярэдадні рэформы. Двухуздоўневая структура з выдзеленай спецыяльнай адміністрацыяй праіснавала аж да чарговай рэформы тэрытарыяльнага падзелу краіны.

Рэформа, увёўшая падзел на 49 ваяводстваў і 2483 гміны і захаваўшая падзел на 267 адміністрацыйных раёнаў, у значнай ступені замацавала сістэму павятовай адміністрацыі праз захаванне раённых структур міліцыі, войска, пажарнай, дарожнай і многіх іншых службаў. Быў пакінуты даўнейшы падзел краіны на 17 дарожных акругаў з цэнтрамі ў былых ваяводскіх сталіцах. Змена адміністрацыйнага падзелу краіны не прывяла да змены тэрытарыяльнай структуры важнейшых міністэрстваў.

Разнастайнасць структураў дзяржаўнай улады ў розных ведамствах сведчыла пра павярхоўны, “фасадны” характар адміністрацыйнай рэформы 1975 г. Новыя (трыццаць два) ваяводскія цэнтры развівалі свою інфраструктуру, аднак гэта адбывалася ў значнай меры коштам былых цэнтраў паветаў,

пазбаўленых магчымасці ўплыву на размеркаванне фінансавых сродкаў, выдзеленых дзяржавай на асобныя ваяводствы. Наступствам новай сістэмы было аслабленне, а часта і разрыў існуючых 25 гадоў гаспадарчых сувязяў і ўвядзенне новай структуральнай адзінкі, якая не толькі не выконвала ролю рэгіональнага цэнтра, але і была занадта слабой па прычыне невялікіх памераў і малых бюджетаў. Для рэалізацыі планавання ў маштабе ўсёй краіны ў хуткім часе быў створаны планавы і гаспадарчыя макрарэгіёны, якія змянілі свае межы па меры эканамічнага развіцця асобных ваяводстваў. Іх лічба вырасла ад 8 (1975 г.) да 10 пры планаванні чарговай адміністрацыйнай рэформы ў 1998 г.

Такім чынам, сістэма 49 ваяводстваў трymалася дзяякуючы поўнай дамінацыі палітычных рашэнняў над гаспадарчымі разлікамі і падзелам тэрыторыі на падставе аналізу ўзоруно развіцця асобных рэгіёнаў і функцыянавання традыцыйных сувязяў паміж імі. Па меры гаспадарчага развіцця краіны ў новых палітычных і грамадскіх умовах пасля 1989 г. адміністрацыйны падзел, прыстасаваны да цэнтралітарскай сістэмы ўлады, стаў анахранізмам. Сярод палітыкаў і планавікоў дыскутувалася не сама неабходнасць змены сістэмы адміністрацыйнага падзелу краіны, а найперш, спосабы гэтай змены для найлепшага адказу на выклік, паставлены перад Польшчай 21 ст.

Палітычныя ўмовы новага тэрытарыяльнага падзелу ў 1999 г.

Пасля ўпадку сацыялістычнай сістэмы ў Польшчы новыя, выбраныя дэмакратычным шляхам, улады, даволі хутка прынялі рашэнне аб рэформе адміністрацыйнага падзелу краіны. Аднак шматлікія змены ўрадаў (у 1989-1997 гг. змянілася 9 прэм'ераў) і раушчая блакада рэформы з боку ПСЛ (Polskie Stronnictwo Ludowe), партыі, якая ўваходзіла ў правячую кааліцыю, прычыніліся да таго, што рэформа стала магчымай толькі пасля прыходу да ўлады ў 1997 г. кааліцыі ABC (Akcja Wyborcza "Solidarność") і УВ (Unia Wolności). Канцэпцыя, падрыхтаваная міністрам Міхалам Кулешай і прадстаўленая ўрадам прэм'ера Ежы Бузка, прадугледжвала падзел краіны на 12 вялікіх самакіруемых ваяводстваў і каля 300 самакіруемых паветаў, якія б складаліся найменш з пяці гмінаў. Правядзенне адміністрацыйнай рэформы стала неабходным па прычыне намеру ажыццяўлення іншых фундаментальных рэформаў, якія пры ўмове іх поспеху і адаптацыі грамадзянамі, забяспечылі б утрыманне ўлады кірующей кааліцыі пасля чарговых выбараў. Галоўнай мэтай рэформы самакіравання была "передача ўлады ў рукі грамадзянаў", якое прадугледжвала канцэпцыя перадачы абавязкаў, фінансаў і права з вышэйшага ўзоруно ўлады на самы ніzkі, якім была гміна.

Тэрытарыяльной рэформе спадарожнічала ўвядзенне трох- замест двухузроўневай сістэмы тэрытарыяльной адміністрацыі. Сярэднім звязом станавіліся адноўленыя паветы.

Разам з тэрытарыяльной рэформай павінна была адбыцца змена ўсёй сістэмы функцыянавання ўлады. Паводле першапачатковых намераў у кампетэнцыі ўраду павінна была застасцца агульная гаспадарчая палітыка, войска, фінансы, загранічная палітыка, суды, тэрытарыяльнае планаванне ў маштабе краіны і выбраныя праблемы са сферы культуры, адукацыі і службы аховы здароўя. Адзіным прадстаўніком дзяржавы на ваяводскім узроўні заставаўся ваявода, які рэалізоўваў дзяржаўную палітыку на сваёй тэрыторыі з дапамогай адпаведных службай. Усе астатнія праблемы, паводле сутнасці рэформы, належалі да кампетэнцыі мясцовага самакіравання. Апошняе ўключала ваяводскі сеймік і яго кіраўніцтва на чале з маршалкам, павятовы сеймік з павятовым старастам (у гарадскіх паветах на чале з прэзідэнтам) а таксама рады гміны і яе кіраўніцтва. Аднак, адразу пасля пачатку дыскусіі па кампетэнцыі ваяводскага сейміка частка палітычнай эліты прыйшла да слушнага пераканання, што перадача ўлады ў рукі грамадзянаў пазбавіць эліту і ўрад разам з яго палітычным заплеччам рэальнаага ўплыву на мясцовыя ўлады ўжо на ўзроўні ваяводства, у т.л. і на вырашэнне фінансавых справаў. Рэалізацыя такога сцэнарыю прывяла б да ліквідацыі і скарачэння шматлікіх дэпартаментаў усіх міністэрстваў. Адначасова была б абмежавана сфера ўлады міністэрскіх чыноўнікаў. Такім чынам, падчас абвяшчэння канцепцыі рэформы самакіравання і звязанага з ёй новага падзелу краіны спречнасць паміж партыйнымі і грамадскімі інтэрэсамі прывяла да рэалізацыі іншага мадэлю рэформы.

Увядзенне новага ваяводскага падзелу суправаджалася ўтварэннем 16 рэгіональных кас хворых, якія меліся быць падмуркам рэформы ўсёй сістэмы аховы здароўя як альтэрнатывы дзяржаўнай службе, скарумпаванай і амаль збанкрутаванай. Адначасова праводзілася рэформа службы сацыяльнай апекі, паколькі старая сістэма са старэла па прычыне змены ўзроставай структуры насельніцтва. Новая кампютарызаваная сістэма сацыяльнай апекі павінна была ўтрымліваць поўную інфармацыю пра медыцынскае страхаванне грамадзянаў. Таксама было вырашана цалкам змяніць сістэму адукацыі каб, як сцвярджало ўрад, даць роўныя шансы для гарадской і вёсковай моладзі. Змена адміністрацыйнага падзелу і рэформа самакіравання, былі цесна звязаныя з рэформамі службы аховы здароўя і адукацыі. Рэалізацыя медычных і адукацыйных паслугаў забяспечвалася на ўзроўні гміны, павета і ваяводства.

Аднак ужо ў пачатку рэформаў іх абцяжарыў грэх партакратыі, а менавіта рашучае нежаданне аддаваць уладу ў рукі грамадзянаў, асабліва тую, якая даемагчымасць здабывання фінансаў, падзелу пасадаў у органах дзяржаўнай ўлады і мясцовага самакіравання. Па названых вышэй прычынах, а таксама з-за недахопу

кампетэнтнасці і адказнасці, пагардлівых адносінаў польскіх элітаў да грамадзянаў, кабінет Е.Бузка правёў рэформу тэрытарыяльнай сістэмы і мясцовага самакіравання спосабам, вартым асуджэння. Замест таго, каб пачаць з шырокіх грамадскіх кансультацый і выдзялення павятовых цэнтраў насельніцтвам зацікаўленых у тым гмінаў, замест дыскусіяў на аснове аналізу фінансавых рэзаліяў і мэтаў рэформы, што прывяло б да ўтварэння 8-10 моцных вялікіх ваяводстваў, абвешчана ўтварэнне 12 ваяводстваў з папярэдне ўстаноўленымі межамі, разбураочымі існуючыя з 1950 г. сувязі і створаныя пасля 1975 г. эканамічныя, камунікацыйныя і рэгіональныя і гістарычныя структуры. Акрамя таго, урад і партыйныя ўлады, якія яго сфармавалі, аказаліся няздольнымі пропагандаваць урадавы праект, а частка міністраў, дэпутатаў сейма і ўплывовых прадстаўнікоў АВС і УВ дыскрэдытавала яго ў публічных выступленнях.

Тэрытарыяльная рэформа ў Польшчы

У прадстаўленым урадам першым варыянце рэформы згодна з прапановамі эканамістаў, географаў і планавікоў прадугледжвалася ўвесці замест былых 10 эканамічных макрарэгіёнаў 12 новых самакіруемых ваяводстваў. Праўда, урадавыя эксперты лічылі за найлепшы варыянт падзел на 10 рэгіёнаў са сталіцамі ў буйных гарадах, аднак дзеля патрэбаў транспамежнай палітыкі ў дачаненнях з усходнімі суседзямі Польшчы было вырашана ўтварыць яшчэ два ваяводствы з цэнтрамі ў Беластоку і Жэшаве⁹. Тым больш, што на ўсходнім і паўночным памежжы з постсавецкім дзяржавамі ў адрозненне ад мяжы з Германіяй, Чэхіяй і Славакіяй рэгіональнае супрацоўніцтва праводзіцца галоўным чынам па ініцыятыве ўраду ці ваяводскіх уладаў і ў нашых усходніх суседзяў датычыць амаль усёй памежнай вобласці¹⁰.

З.Гілёўска, эксперт па справах самакіравання, лічыць, што ідэальным быў бы падзел на 8 вялікіх ваяводстваў, аднак тузін - гэта вынік “кампрамісаў і падзелу Польшчы паводле сеткі геаграфічных, культурных і метрапольных структур”¹¹. Новая сістэма мясцовага самакіравання ўвяла паралельна з уладай ваяводы, якога прызначае ўрад, таксама заканадаўчую ўладу ў выглядзе ваяводскага сейміка і выканавчую ў форме кірауніцтва ваяводства на чале з маршалкам. Урадавы праект, прадстаўлены міністрам М.Кулешай, прадугледжваў ўтварэнне наступных ваяводстваў – Ніжняя Сілезія, Малапольшча, Усходняя Малапольшча, Мазовія,

⁹ Por. Wojewódzka wyliczanka // Najwyższy Czas. 1998. Nr. 4. S. 5.

¹⁰ Wendt J. Współpraca regionalna Polski w Europie śródkowej // Studia Europejskie. 1998. Nr. 4(8). S. 145.

¹¹ Janecki S. Polandyzacja. Jeżeli nowych województw będzie więcej niż 15, reforma straci sens // Wprost. 1998. N.r. 25. S. 23-25.

Надвіслянскае Памор’е, Заходнє Памор’е, Сілезія, Вармія і Мазуры, Велькапольшча, Белаостоцкая зямля, Люблінская зямля і Лодзьская зямля. Такі падзел быў бы супаставімы з падзеламі ў еўрапейскіх краінах, падобных да Польшчы.

У адпаведнасці з мэтамі адміністрацыйнай рэформы цалкам змянялася кампэтэнцыя ваяводскіх уладаў, самога ваяводы і створаных упершыню ўладаў мясцовага самакіравання. Новыя ваяводствы павінны былі быць як наймацнейшымі, што ў польскіх умовах, за выключэннем Сілезіі, азначае пераважна вялікія па тэрыторыі ваяводствы. Тым болей, як перасцерагала Э.Высоцка з Польскай Акадэміі Навук, малыя ваяводствы не змогуць быць партнёрамі для вялікіх і гаспадарча моцных рэгіёнаў Заходняй Еўропы, да якой цягнецца Польшча. Яны таксама не змогуць канкуруваць з апошнімі пасля ўваходу краіны ў Еўрапейскі Саюз. Паводле Э.Высоцкай, належыць, беручы пад увагу польскія ўмовы і ўзровень эканамічнага развіцця, увесці нават не 12, а 8 вялікіх ваяводстваў¹². Гэтае меркаванне цалкам падзяляе ўрад і камісія па справах рэформы на чале з М.Кулешай і Е.Мілерам, паколькі адміністрацыйная рэформа павінна найперш адпавядаць інтарэсам дзяржавы і яе грамадзянаў, а не лобі партыйнай эліты, якая губляе пасады, і лакальных супольнасцяў, якія могуць арганізоўвацца і ў надпавятовых згрупаваннях. У выніку прыняція пад увагу выказанных вышэй меркаванняў, урад прадставіў праект падзелу краіны на 12 ваяводстваў.

Аднак пасля першай прэзентацыі праекту пры ўзаемна супяречлівых выказваннях прэм'ера, віцэ-прем'ера, адказнага за правядзенне рэформы, і кіраунікоў буйнейшых парламенцкіх клубаў, сфармаваўшых урад, якія выказвалі меркаванні спрэчныя з пастулатамі ўласнага ўрада, было прынята рашэнне павялічыць колькасць ваяводстваў. Прэзідэнт Польшчы, прадстаўнікі розных палітычных партый прадставілі ўласныя канцэпцыі адміністрацыйнага падзелу краіны. Кожны з варыянтаў прадугледжваў павелічэнне лічбы ваяводстваў да 15, 17, 25, 35 або нават захаванне існуючых 49. Некаторыя палітыкі лічылі, што новы адміністрацыйны падзел прывядзе да заняпаду некаторых рэгіянальных цэнтраў і да дыспрапорцыі ў развіцці рэгіёнаў, падзеліць іх на багатыя і бедныя. У сапраўднасці, гаворка ішла пра сфармаванне найвыгоднейшага для аўтараў праектаў выбарчага ўкладу ў рэгіёнах, паколькі новая ваяводская структура з падзелам на 12 рэгіёнаў была надзвычай некарысная для левіцы на бліжэйшых выбарах у мясцове самакіраванне.

Аднак па эканамічных меркаваннях павелічэнне лічбы ваяводстваў прыводзіць да змяншэння эканамічнага патэнцыялу рэгіёнаў, за выключэннем Мазавецкага, у якім побач з Варшавай фактычна няма цэнтра для ўтварэння новага

¹² Janecki S. Polandyzacja... S. 23.

ваяводства. Дыскусія пра ўтварэнне 13 або 15 ваяводстваў прывяла да чарговых канфліктаў па прынцыпу: “Калі Любускае, то чаму не Свентакжыскае?”. Так можна было ізноў рабіць 49 ці нават больш ваяводстваў. У такой сітуацыі аказаўся пад пытаннем эканамічны сэнс рэформы, бо некаторыя з праектаваных новых ваяводстваў не былі эканамічна самастойнымі¹³.

Табліца 3.

Даходы ваяводстваў у тыс. злотых для варыянтаў у 12, 15 і 17 рэгіёнаў.

Ваяводства	12	15	17	Розніца між 15/12	Розніца між 17/12	Розніца між 17/15
12 ваяводстваў						
Беластоцкае	57 127	62 663	57 127	9	0	9
Вармія і Мазуры	77 600	72 064	77 600	-8	0	8
Любінскае	105 883	105 883	105 310	0	0	0
Усходнє Малапольскае	108 550	108 550	108 277	0	0	0
Заходнє Памор'е	123 942	110 950	70 994	-10	-43	-36
Лодзькае	179 845	169 219	164 446	6	9	3
Велькапольскае	244 118	236 064	220 138	-7	-10	-3
Надвісласкае Памор'е	259 493	190 581	125 788	-27	-51	-34
Пілавая Сілезія	264 348	214 601	207 338	-19	-22	-3
Малапольскае	271 966	271 966	206 775	0	24	24
Сілезскае	486 674	437 164	399 572	-10	-18	-9
Чшачевкае	526 269	526 269	523 446	0	-1	-1
15 ваяводстваў						
Любускае	x	59 045	76 155	x	x	29
Апольскае	x	65 155	72 843	x	x	12
Паморскае-Куявіскае	x	85 642	133 014	x	x	55
17 ваяводстваў						
Сярэднє Памор'е	x	x	54 058	x	x	x
Старапольскае	x	x	102 023	x	x	x
Сяроднія вартасты	225 485	180 388	159 166	-20	-29	-12

Крыніцы: Paradowska J. Rozpychanie dwunastki // Polityka. 1998. Nr. 26(2147). S. 22-24.

¹³ Mac J.S., Stachura Z. Silna Polska. Rozmowa z M.Kuleszą, pełnomocnikiem rządu ds. reformy ustrojowej // Wprost. 1998. N. 26. S. 20.

У гэтай сітуацыі ABC, пагадзіўшыся пад цікам палітычнай кампаніі прэзідэнта А.Квасьнёўскага (якая прапагандавала падзел на 17 ваяводстваў) на павелічэнне колькасці рэгіёнаў, пасля доўгіх і кампраметуючых кіруючую кааліцыю і яе ўрад намаганняў правяла праз парламент рашэнне пра падзел краіны на 15 ваяводстваў. Пасля вета прэзідэнта і публічнай абароны кожным з бакоў сваёй версіі, СЛД (Саюз Левіцы Дэмакратычнай) і прэзыдэнта – 17, ABC і ўрад – 15 ваяводстваў кампрамісным выйсцем аказалася ўтварэнне 16 новых ваяводстваў. Хоць палітыка з'яўляецца мастацтвам дасягнення кампрамісу, аднак, адданне ініцыятывы пры правядзенні рэформы ў рукі апазіцыі і прэзідэнта было памылкай кааліцыі, якая мае большасць у парламенце. Прычыну трэба шукаць у адсутнасці ў ABC кваліфікованага кіруючага цэнтра і сабатажаўшэння ўрада асобнымі палітыкамі і дэпутатамі, якія імкнуліся дагадзіць электарату. Чартговы раз у Польшчы партыйныя і вузкаэлітарныя інтэрэсы вызначылі ход адміністрацыйнай рэформы. Пасля доўгага палітычнага гандлю ў сейме ў сувязі з ветам прэзідэнта А.Квасьнёўскага на ўставу пра падзел на 15 ваяводстваў (раней прэзыдэнт быў згодны з падзелам на 12 рэгіёнаў, але цяпер падтрымаў каанцепцыю свайго электарату з СЛД), а таксама ў сувязі з зацягнуўшыміся сеймавымі дыскусіямі, якія пагражалі наогул “заваліць” уставу, быў прыняты кампраміс. Краіну падзялілі на 16 ваяводстваў-рэгіёнаў: Паморскае, Заходнепаморскае, Вармінска-Мазурскае, Любускае, Куяўска-Паморскае, Мазавецкае, Падляшскае, Ніжнесілезскае, Велькапольськае, Лодзьскае, Люблінскае, Падкарпацкае, Свентакшыскае, Малапольскае, Сілезскае, Апольскае¹⁴.

Дыспрапорцыі, існуючыя паміж утворанымі 1 студзеня 1999 г. 16 ваяводствамі, з самага початку прывялі да шматлікіх канфліктаў. Чэнстахова выслала афіцыйную скаргу ў Раду Еўропы, а ў Кашаліне падчас шматлікіх маніфестацый і пікетаў гучалі патрабаванні ўтварэння, дакладней, утрымання мясцовага ваяводства. У прынцыпе да сённяшняга дня застаюцца незразумелымі крытэрыі (акрамя жадання палітычнага кампрамісу), паводле якіх былі ўтвораны 16, а не 17 ваяводстваў. Застаецца таксама пытанне, чаму было створана Свентакшыскае ваяводства, а не Сярэднепаморскае з цэнтрам у Кашаліне. Праектаванае сямнадцатое Сярэднепаморскае ваяводства было б большым за ўтворанае ў выніку палітычнага гандлю Апольскае, а з гаспадарчага пункту гледжання адпавядала б Падляшкаму і налічвала б 14 паветаў, таксама як Свентакшыскае, Апольскае ці Любускае.

¹⁴ Nazwy za: Województwa, powiaty, gminy // Rzeczpospolita. 10.08.1998. Nr. 186(5046). S. 6-7.



Малюнак 4. **Новы адміністрацыйны падзел краіны ад 1 студзеня 1999 г.**

Табліца 4.

Тэрыторыя і насельніцтва новых ваяводстваў у 1997 г.

Ваяводства	Тэрыторыя		Насельніцтва		Суадцінства тэртар. і насельніцтва	
	у кв. км.	у %	у тыс.	у %	у зімбах	%
Польшча	312 685	100,0	36 693	100,0	-	-
Сяродніе славянскіе ваяводства	19 543	6,25	2 418	6,55	3 906	100
Пінскіе	19 946	6,4	2 987	7,7	4 928	126
Куйаўска-Поморскіе	17 970	5,7	2 098	5,4	3 078	79
Люблінскіе	25 115	8,0	2 244	5,8	4 640	119
Літоўскіе	13 985	4,5	1 019	2,6	1 170	30
Лодзінскіе	18 223	5,8	2 676	6,9	4 012	102
Мазовецкіе	15 141	4,8	3 204	8,3	3 984	102
Мазавецкае	35 715	11,4	5 068	13,1	14 934	382
Ашельскіе	9 413	3,0	1 092	2,8	840	22
Підкарпачынскіе	17 890	5,7	2 117	5,5	3 135	80
Пінскіе	20 180	6,3	1 224	3,2	2 080	53
Наморскіе	18 293	5,9	2 179	5,6	3 304	85
Сілезскіе	12 309	3,9	4 899	12,7	4 933	127
Сандечанскіе	11 672	3,7	1 329	3,4	1 258	32
Вармінска-Мазурскіе	24 202	7,7	1 460	3,8	2 926	75
Велькопольскіе	29 942	9,6	3 345	8,7	8 353	214
Захаднепаморскіе	23 032	7,4	1 729	4,5	3 330	85

Крыніца: Nowa mapa Polski // Polityka. 1998. Nr. 36(2157).

Пасля рэформы, якая ўвяла трохузроўневы падзел краіны, змянілася не толькі тэрытарыяльная структура, але цалкам увесь комплекс задачаў, якія ставіліся перад самакіруемымі тэрытарыяльнымі адзінкамі. Пасля доўгіх бурлівых дыскусій у парламенце быў прыняты падзел краіны на 16 ваяводстваў, 373 паветы, у тым ліку 65 гарадскіх і 2489 гмінаў. Лічба ваяводстваў і паветаў аказалася ўстаноўленай хутчэй у выніку палітычнага кампрамісу чым сур'ёзнага эканамічнага аргументавання¹⁵.

¹⁵ Parysek J. Nowy podział terytorialny kraju, czyli o co w ogóle chodzi? // Kwartalnik Geograficzny. 1998. Nr. 1(5). S. 9-13.

Зразумела, што сярэднестатыстычныя даныя пра тэрыторыі павету і ваяводства, колькасць жыхароў у павеце, як і любыя даныя статыстыкі, абцяжараны заганамі, вынікаючымі з самога выкарыстанага методу. Аднак пасля іх карэкцыі і паравання фармуецца малюнак вельмі няроўнага падзелу краіны на ваяводскія і павятовыя адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі. Сярод ваяводскіх назіраецца выразная дыспрапорцыя паміж плошчай Мазавецкага і Велькапольскага ваяводстваў і ваяводстваў Апольскага, Свентакжыскага, Сілезскага і Любускага. Гэта датычыць таксама колькасці жыхароў. Тут дамінуюць Мазавецкае і Сілезскае, а колькасць жыхароў у Любускім, Апольскім, Падляшскім, Свентакжыскім і Вармінска-Мазурскім складае ад 40 да 60 % сярэднестатыстычнага ваяводства. Адноса малое Сілезскае ваяводства па прычыне значнай колькасці жыхароў і вялікага гаспадарчага патэнцыялу можа паспяхова рэалізуваць свае эканамічныя планы, але трох астатніх будуть вымушаныя змагацца з сур'ёзнымі гаспадарчымі проблемамі, якія вынікаюць з іх гаспадарчай слабасці. Яшчэ больш верагодна, яны будуць шукаць дапамогі цэнтру і выкарыстоўваць нефармальныя партыйныя сувязі, якія, уласна кажучы, і прывялі да стварэння такіх “слабых” ваяводстваў. Гэта тым больш рэальна, што пасля рэформы сістэмы самакіравання на ўзроўні ваяводства наступіў падзел улады і абавязкаў паміж ваяводай і ваяводскім самакіраваннем. Ваявода, прызначаны ўрадам, адказвае перад прэм'ерам за рэалізацыю ўрадавай палітыкі і падпарадкаваныя яму службы на тэрыторыі ваяводства. Выбраныя жыхарамі ваяводскі сеймік і кірауніцтва праводзяць палітыку развіцця ваяводства, адказваючы за рэалізацыю рэгіянальных планаў. Яны таксама займаюцца асветай, службай аховы здароўя, развіццём культуры, турызму, аховай навакольнага асяроддзя, транспартам у межах ваяводства і многім іншым. Сеймік можа прыматць прававыя акты, якія маюць сілу на тэрыторыі ваяводства. Такая структура ўлады, на жаль прывядзе да павелічэння колькасці службай, падпарадкаваных ваяводзе і сейміку. Адсутнасць выразнага размежавання кампетэнцыі паміж дзяржавай і выбарнай мясцовай уладамі ў многіх выпадках можа прывесці да размывання адказнасці за дзеянні. Такі расклад спрыяе пераутварэнню выбарнай мясцовой улады ў асобных ваяводствах у квазіуладу і з'яўляецца першым крокам да ўтварэння мясцовых партыйных і чыноўніцкіх павязанняў, называных тэрытарыялізацыйнай улады.

З паравання статыстычных даных вынікае, што паводле плошчы і колькасці жыхароў (гэта звязана з эканамічным патэнцыялам) ніжэй узроўню 75% ад сярэднестатыстычнага ваяводства знаходзяцца трох з далучаных да пачатковага запланаваных 12 (Любускае, Апольскіе і Свентакжыскіе), а таксама Падляшскае з той першай дванаццаткі. Можна меркаваць, што з эканамічнага пункту гледжання, які з'яўляецца рашаючым пры адміністрацыйных падзелах на ваяводства, бяручуць пад увагу колькасць і абсяг перададзеных урадам заданняў,

якія ў значнай меры фінансуюцца з уласных сродкаў, акрамя названых чатырох, яшчэ трох ваяводстваў павінны быць ліквідаваныя праз далучэнне да суседніх. Гэта дазволіць стварыць сапраўды эканамічна моцныя рэгіёны, такія як Вармінска-Мазурскае, Кую́ска-Паморскае і Падкарпацкае. Пасля іх злучэння з іншымі Польшчы была б падзеленая не на трох ваяводскіх лігі¹⁶ ў складзе 16 ваяводстваў, а на дзесяць эканамічна моцных рэгіёнаў – Шчэцінскі, Гданьскі, Познаньскі, Лодзьскі, Варшаўскі, Вроцлаўскі, Катавіцкі, Кракаўскі і Люблінскі. Пры паразінні эканамічнага патэнцыялу ўсіх рэгіёнаў з дзяржаваў-кандыдатаў у Еўрапейскі Саюз відаць, што сярод 10 найслабейшых ажно пяць польскіх: Вармінска-Мазурскае, Падляшскае, Падкарпацкае, Свентакшыскага і Люблінскае.

¹⁶ Balicka M. 16 kart // Polityka. 1998. Nr. 47(2168). S. 72.